

АРГАНІЗАТАРЫ

“Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» (РІВШ) — прызнаны рэспубліканскі цэнтр павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, лідар укаранення сучасных інавацый у вышэйшую школу Рэспублікі Беларусь

У рэалізацыі сваіх адукацыйных і культурных праграм інстытут шырока выкарыстоўвае кадравы і інтэлектуальны патэнцыял адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь, цесныя партнёрскія сувязі з інстытутамі СНД, ААН, UNESCO, Савета Еўропы, замежнымі ўніверсітэтамі, навуковымі і інфармацыйнымі цэнтрамі.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ) — вядучы ўніверсітэт Беларусі. БДУ з’яўляецца членам Еўразійскай і Еўрапейскай асацыяцый універсітэтаў, мае 324 міжнародныя пагадненні аб супрацоўніцтве з адукацыйнымі і навуковымі ўстановамі з 50 краін свету. На базе БДУ працуюць Інфармацыйны цэнтр Еўрапейскага саюза, Інфармацыйны пункт Савета Еўропы, Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя, Цэнтр міжнародных даследаванняў. Ва ўніверсітэце рэалізуецца штогод больш за 40 міжнародных праектаў па лініі такіх праграм, як ТЭМПУС, ІНТАС, Трансгранічнае супрацоўніцтва ЕС, 7-я Рамачная праграма ЕС, МНТЦ.



АБ ПРАГРАМЕ

Навучанне ў Міжнароднай летняй школе беларусістыкі мае міждысцыплінарны характар і ўключае чатыры кампаненты беларусазнаўства: мова, літаратура, гісторыя, культура. Адукацыйная праграма складаецца з акадэмічных заняткаў (лекцыі па актуальных пытаннях беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства, гісторыі Беларусі, культуралогіі і практычны курс беларускай мовы), а таксама інтэрактыўных мерапрыемстваў, круглых сталаў, майстар-класаў, адукацыйных экскурсій..



Практычны курс беларускай мовы (48 гадзін) дапаможа ўдзельнікам Летняй школы адаптавацца ў новых для іх камунікацыйных і дыскурсіўных умовах. Праграма разлічана як на пачаткоўцаў, так і тых, хто працягвае вывучэнне беларускай мовы. Адна з асноўных мэтай школы — прэзентацыя эфектыўных стратэгий навучання, якія дазваляць удзельнікам самастойна працягваць вывучэнне беларускай мовы пасля завяршэння Летняй школы.



Культурная праграма Летняй школы скіравана на пашырэнне камунікацыйнай і культурнай кампетэнцый удзельнікаў і прадугледжвае наведванне музеяў, выстаў, бібліятэк, знаёмства з архітэктурнымі помнікамі Беларусі, сустрэчы з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, дзеячамі навукі, культуры, мастацтва, студэнтамі беларускіх навуковых устаноў.

**Пачынаем гаварыць
па-беларуску**

(Беларуская мова для пачаткоўцаў)
(Узровень А)

Вы зможаце:

- уключацца ў камунікацыю на беларускай мове, знаёміцца, авалодаць формуламі беларускага маўленчага этыкету;
- задаваць пытанні, паведамляць пра факты і прадметы, выказваць жаданне, просьбу, запрашэнне, згоду або нязгоду;
- карыстацца беларускай мовай ва ўніверсітэце, бібліятэцы, краме, банкаўскіх і паштовых установах, у кавярні, грамадскім транспарце.

Гаворым па-беларуску

(Базавы курс беларускай мовы)
(Узровень В)

Вы зможаце:

- актыўна размаўляць на тэмы: пра сябе, сям'ю, сяброў, вучобу, працу, пра сваю краіну, родны горад, нацыянальныя святы, традыцыі, звычаі;
- навучацца на беларускай мове ў вышэйшых установах Рэспублікі Беларусь, дыскутаваць пра мастацтва, гісторыю, культуру.

**Удасканальваем
беларускае маўленне**

(Павышаны курс беларускай мовы)
(Узровень С)

Вы зможаце:

- размаўляць на актуальныя тэмы – прафесійныя, сацыякультурныя, агульнагуманістычныя (чалавек і грамадства, палітыка, эканоміка, філасофія, псіхалогія, чалавек і навука, чалавек і мастацтва, чалавек і прырода, духоўнае развіццё асобы);
- павысіць прафесійную кваліфікацыю (актуальныя тэндэнцыі развіцця беларускай мовы на сучасным этапе, актыўныя працэсы ў сучаснай беларускай мове, сучасныя канцэпцыі апісання беларускай мовы як замежнай, інавацыйныя лінгвадыдактычныя тэхналогіі ў выкладанні беларускай мовы).

КАНТАКТЫ:

ДУА “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы”

вул. Маскоўская, 15, каб. 321

220007, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

факс (017)-396-30-75,

тэл. (017)-396-30-74

e-mail: kmpnihe@mail.ru

Сайт: <http://nihe.bsu.by/>

Мы на Facebook:

www.facebook.com/groups/738751556202643/

Дырэктар: прафесар Сямешка Лідзія Іванаўна

Каардынатар: Макоўчык Святлана Мікалаеўна



РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ



БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ

**МІЖНАРОДНАЯ
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
БЕЛАРУСІСТЫКІ**

30 чэрвеня – 15 ліпеня 2016 г.



**Мінск 2016
Рэспубліка Беларусь**